

# Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканайчага Камітэту Саветаў БССР.

8-ы ГОД ВЫДАННЯ.

## ПЛЕNUM ЦК КП(б).

Пленум ЦК КП(б) склікаеца 20 чэрвеня 1927 г.

## ПАВЕСТНА ДНЯ:

- 1) Вынікі перавыбараў сельсаветаў (дакл. т. Хацкевіч).
- 2) Аб піцігадовым пляне прымысловасці БССР (дакл. тав. Галадзед).

Секретар ЦК КП(б) КНОРЫН.

ВАРШАУСКІ СТРЭЛ I АДКАЗ-  
НАСЬЦЬ ПОЛЬШЧЫ.

Непасрэдна сувязь, якая існуе між апіла-савецкімі разрывамі і ганенскімі забойствамі нашага паслоў на Варшаве, не ат-  
казаўцаў выраза, што яе не ат-  
казаўцаў адзінства нават буржуазных гасцініц. Толькі сацыял-дэмакратичная «Форворт», перасыпала сабе сабе у агічным лёгкім перад агіческім імпропрэзіям, ламануючы неінта аб «акце індывідуальнай помесці» і замы-  
шчаючы наша ўрадавае паведамленне пад загадкоўм «Роскіны ЧБ».

Нават у лібротэках, дзе такім мад-  
нім звязаніем узыму ангельскага капитала і ангельскага контра-разьведкі, газеты даюць больш правільную апінцыю.

«Несця разрыву з Англіяй, — піша, напрэкім, рэвельская «Віда-Мас» (орган лёгкіх трудаў), — можна было чакаць, што манархісткі ўзы-  
муть голас. З гэтага прычыны паслоў навернікі, што забойка дейнічнай па-  
савійскай.

Польскі друг гаворыць, ад жаданні Польшчы захаваць інтэрнітэт на англа-  
савецкім канфікце.

Мы лічым, што у даным выпадку ёсць адзінкі захаваць ад польскага ўраду і яго захаванія на справе.

Захаваць нейтралітэт — гэта зна-  
чыць перыць за ёсць парыцаць усюю  
сувязь з тымі элементамі, якія  
варшавае працоўнікі СССР. У пры-  
намоці працоўнік СССР у Варшаве та  
Варшаве вішураўшыся з савецкага Саюзу, польскі ўрад мог бы  
да-  
казаць польскую саваць залу, зроб-  
леных ім наоконч забойства Вой-  
кава.

Польскі друг гаворыць, што забойка дейнічнай па-  
савійскай, якія існуе між апіла-  
савецкім разрывамі, заснавана на спра-  
ве.

Калі манархічныя змоўшчікі, пра-  
паводзіць на ангельскіх гронах, буду-  
ць снападаць сабе на тэрыторыі Поль-  
шчы, якія адзінкі захаваць сабе, як у  
хадзе, пад «узвіжным ваком» польскай  
дэмагоніі, болей таго, захадзяць у апо-  
шній падтрыманні сваіх актыў-  
насці, паврэзанай працоўнікамі Савецкага Саюзу.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Афілійныя саваць і газетныя арты-  
кулы не толькі «вызываюць спачу-  
валі», «абураюць» забойства, але і  
імкніць даходзіць, што злачы-  
нія працоўнікі, разлічаныя на зры  
польскіх мірных даслідчыніц, ін-  
таресамі пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.

Польскі ўрад, польскія буржуазныя  
і працоўнікі, якія «злоўжылі»  
себе на ўзывішчы польскай дэмагоніі,  
нікодым пераць за ўсе лёгкімі ін-  
таресамі саміх Польшчы.





# У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

## Тэара дапамагчы выйсці з цяжнага становішча.

(г. Гомель, Барысаўшчына).

Ченельская сельца-гаспадарчая таварыства «Самаданамога» аднае 1189 руб. Адбіаеца на залежы тавараў і тоес, што «Самаданамога» інчэ не навучыласі гаспадарчую, яго ахоніваю толькі лікі гаспадарак 12,3 проц. агульнага ліку гаспадарак.

Сродкі таварыства складаюць з уласных — 1131 руб., плаців — 3551 руб., і крымты 5969 руб., а усёго 64292 руб.

Таварыства яшчэ ад мінімальных гадоў мае дафінты і нік з яго ні выбранца, не зважаючы на тое, што з боку маскоўных грамадзкіх і савецкіх арганізацый удалося пішат увагі на памешчаны становішча т-ва.

Да аблізу акурату камісіі, таварыства цінілі зліх на таварыства, за выключнінем штуку і ў выніках таварыства ліжаць бяз руху і наставілі такіх як пубер-рафін, цвікі і г. д.

Арганізацыйна - гандлёвым выдаткі таварыства значна прызыноша нормы Наркамгандлю, — утрыманне толькі аднаго штуку, застое 4,25 проц. звойнічы 14,59 проц. да агульнага звароту таварыства.

### „Хоць ты ў лоб стралія!“

(Вёска Катыни, Шацкі раён, Меншчына).

Кажуць, што навыка — другая настура. Ну і прайду, таварыши! У нас як прывыкі ганчы самогон, дак хоць ты ў лоб стралія, — пінчы не памагае.

На заметцы: «Фабрыканты паміж двох агней, надрукаваны ў газэце „Савецкая Беларусь“ за 17 красавіка, — што гэта таварыства не адпаведае свайму назначэнню.

Зрэйвалі ўсе будоўлю, якая цяпер гіе, але дзікуючы новаму складу Коханскага РВБ, гэта таварыства разорганізавалі і ў яго ўступілі аднаго партысі і адзін кандыдат Бі(б)Б. Падаждыненем Коханскага РВБ ад 5 мая 27 г., (пратокол № 9) новы склад быў зацверджаны у наступным ліку: з паміжнымі вышыні партыйцаў і дольшыні бітага. У пачатковым складзе быў член партыі Васільевіч, але гэта толькі здаецца, таварыши... Што значыць штраф і кандыдаты?

**У чым справа і калі скончыцца валакіта.**

(Аршанская).

Некалькі разу пісалася ў акуруговую газету «Кам-Шлях» і юн. аб таварыстве «Красная Звезда» Ржоўка аб том, што гэта таварыства не адпаведае свайму назначэнню.

Зрэйвалі ўсе будоўлю, якая цяпер гіе, але дзікуючы новаму складу Коханскага РВБ, гэта таварыства разорганізавалі і ў яго ўступілі аднаго партысі і адзін кандыдат Бі(б)Б. Падаждыненем Коханскага РВБ ад 5 мая 27 г., (пратокол № 9) новы склад быў зацверджаны у наступным ліку: з паміжнымі вышыні партыйцаў і дольшыні бітага. У пачатковым складзе быў член партыі Васільевіч, але гэта толькі здаецца, таварыши... Што значыць штраф і кандыдаты?

### „Перадавік“ гуляе...

(Хаўзяйніці сельскага земляробства, Зембінскі раён).

Навырокі ўсе ўспыхнуў пустым, значайнікі.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.

— На гэтай справе і забыціе можна.

— Так Тумік, пры дапамозе міланіўчынага рабочага Грынгауз, склаўшы яго.